



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ
НАВУК БЕЛАРУСІ

ШУМІЛІНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВІЦЕБСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ
імя П.М.МАШЭРАВА



П Р А Г Р А М А
навукова-практычнай канферэнцыі
«ШУМІЛІНСКІЯ ЧЫТАННІ»



Шуміліна, 6–7 красавіка 2017 г.



Запрашаем у г.п. Шуміліна!



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

Фотаздымак на вокладцы: выгляд раскопа на селішчы 1 у Кардоне

АРГКАМІТЭТ
Навукова-практычнай канферэнцыі
«ШУМІЛІНСКІЯ ЧЫТАННІ»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (сустаршыня аргкамітэта)

Шалахава Ірына Іванаўна – намеснік старшыні Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта (сустаршыня аргкамітэта);

Дулаў Анатолій Мікалаевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава

Емельянаў Вячаслаў Анатольевіч – начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Лукіш Кацярына Ігараўна – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Парадак працы канферэнцыі

6 красавіка

- 13.00 – 14.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
- 14.00 – 17.00 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне
- 17.00 – 18.00 Экскурсійная праграма
- 18.30 – 20.30 Вячэра

7 красавіка

- 10.00 – 12.30 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
- 12.30 – 13.00 Падвядзенне вынікаў працы і закрыццё канферэнцыі
- 13.00 – 14.00 Абед, ад'езд удзельнікаў канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін
выступленні з дакладамі па секцыях – да 15 хвілін (разам з прэзентацыяй)

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Навука»;
Раённая газета «Герой працы»;
Абласная газета «Віцебскія весці»;
Газета «Культура»;
Афіцыйны сайт Шумілінскага райвыканкама

6 красавіка 2017 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза
П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала

Адкрыццё канферэнцыі

Прывітальнае слова **Снарава Аляксандра Іванавіча**,
старшыні Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта

Прывітальнае слова **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**,
дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата
гістарычных навук, дацэнта

Прывітальнае слова **Космача Веніяміна Аркадзевіча**,
дэкана гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, доктара гістарычных навук,
прафесара

Даклады

Ляўко Вольга Мікалаеўна, загадчык Цэнтра археалогіі і
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск)

Тэма даклада: *“Археологический комплекс Кордон – уникальный памятник археологии эпохи викингов в Восточной Европе”*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч, вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт (Мінск)

Тэма даклада: *“Даследаванне гарадзішча “Вал” археалагічнага комплекса Кордон у 2016 г.”*

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: *“Перспективы изучения селища 1 археологического комплекса Кордон в контексте исследований 2016 года”*

Бубенька Таццяна Станіславаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук (Віцебск)

Тэма даклада: *“Предварительные итоги исследования селища 2 около д. Илово археологического комплекса Кордон”*

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск)

Тэма даклада: *“3 гісторыі магдэбургскага права на тэрыторыі Шумілінскага раёна: прывілей на магдэбургскае права Сіроціну (Міхалаву) 1767 г.”*

Валодзіна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук (Мінск)

Тэма даклада: *“Шумілінская замоўная традыцыя ў рэгіянальным кантэксце”*

Бычкоў Анатолій Леанідавіч, старшыня Шумілінскай раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз ваенных маракоў” (Шумілінскі раён, в. Заобаль)

Тэма даклада: *“Древнейшие артефакты Шумилинского края”*

7 красавіка 2017 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секцыя 1

Этнаканфесійнае жыццё і краязнаўства Шуміліншчыны.

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза

П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7

(10.00 – 12.30)

Кіраўнік секцыі

Валодзіна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела
фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН
Беларусі, доктар філалагічных навук (Мінск)

Даклады

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, загадчык кафедры
архітэктуры Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт (Наваполацк)

Тэма даклада: *“Стараверы Шуміліншчыны (на
матэрыялах сучасных палявых этнаграфічных экспедыцый)”*

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, дацэнт кафедры
ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры Віцебскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук
(Віцебск)

Тэма даклада: *“Рэлігійнае жыццё парафіі Ула ў
пасляваенны перыяд”*

Лобач Уладзімір Аляксандравіч, дацэнт кафедры гісторыі і
турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт (Полацк)

Тэма даклада: *“Культавыя крыніцы Шуміліншчыны:
сімвалічны статус і рытуальныя функцыі”*

Нікіцін Станіслаў Пятровіч, педагог дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Цэнтр дзяцей і моладзі Віцебскага раёна” (Віцебскі раён, агр.Заронава)

Тэма даклада: *“Знаходкі на тэрыторыі Заронаўскага сельсавета – сведкі даўніны”*.

Шаркоўская Наталля Юр’еўна, вядучы навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Віцебск)

Тэма даклада: *“Нацельныя крыжыкі з археалагічных збораў Віцебскага абласнога краязнаўчага музея”*

Коц Варвара Аляксееўна, магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Наваполацк)

Тэма даклада: *“Археалагічныя помнікі Шумілінішчыны ў вераваннях і паданнях”*

Півавар Мікалай Васільевіч, настаўнік гісторыі Віцебскага кадэцкага вучылішча, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Віцебскі раён, в. Лужасна)

Тэма даклада: *“Атракцыйныя аб’екты Шумілінішчыны”*

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза
П.А. Акуціёнкі”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала
(12.30 – 13.00)

Секцыя 2

Шуміліншчына ў старажытнасці, Новы і Найноўшы час.

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза

П.А. Акуціёнка”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7

(10.00 – 12.30)

Кіраўнік секцыі

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Даклады

Кенька Павел Міхайлавіч, навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: *“Паясная гарнітура з археалагічнага комплексу Кардон”*

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна, навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск)

Тэма даклада: *“Курган каля в. Ілава археалагічнага комплексу Кардон (наводле даследаванняў 2016 г.)”*

Нікіціна Людміла Канстанцінаўна, педагог дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Цэнтр дзяцей і моладзі Віцебскага раёна” (Віцебскі раён, агр.Заронава)

Тэма даклада: *“Заронаўскі край у складзе Жарабыцкай воласці”*

Мацук Андрэй Уладзіміравіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў і пачатку новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск)

Тэма даклада: *“Род Грабніцкіх у грамадска-палітычным жыцці Полацкага ваяводства 30-х – 60-х гг. XVIII ст.”*

Васіленка Аляксандр Алегавіч, старшы навуковы супрацоўнік філіяла Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея “Музей Обальскага камсамольскага падполля” (Віцебск)

Тэма даклада: *“Обольское подполье как активный участник движения сопротивления на Шумилинщине в годы Великой отечественной войны”*

Іоффэ Эмануіл Рыгоровіч, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін БДПУ імя М.Танка, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск)

Тэма даклада: *“Партизанская бригада им. В.И. Ленина в Сиротинском (Шумилинском) и других районах Витебской области в 1943–1944 годах”*

Кіслюк Максім Яўгенавіч, студэнт 4 курса гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск)

Тэма даклада: *“Археологический комплекс Кордон как форма презентации археологического туризма”*

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза П.А. Акуціёнкі”, г.п. Шуміліна, вул. Ленінская, 7, актавая зала
(12.30 – 13.00)



*Зона фармівання адрэзка
шляху з варагаў у грэкі ў
Віцебскім Падзвінні ад р. Ловаць да р. Дняпр*



Печ на пляцоўцы гарадзішча "Вал"



Каралі з археалагічнага комплексу Кардон



Метралагічны матэрыял



Даследаванні кургана



Ювелірнія вырабы



Арабскія і візантыйскія манеты



Раскоп на паселішчы-2 (каля вёскі Глава)

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
(2016 – 2017 гг.)**

22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI – XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных артэфактаў».

5 сакавіка 2016 г. прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

17–19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура

беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936 – 1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Аktуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на якой абмяркоўваўся Закон Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Славяне на тэрыторыі Беларусі в догосударственный период».

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансаво-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г., выкананне ДПНД на 2011 – 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя манаграфіі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

12–13 мая 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

20 мая 2016 г. у Гальшанах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына – рэгіянальныя асаблівасці развіцця X – XX стст.».

23 мая 2016 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Янкі Купалы і Гродзенскім дзяржаўным музеем гісторыі рэлігіі адбылася прэзентацыя манаграфіі «Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.)».

1 чэрвеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з культурным прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Інтэлектуальная спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».

2–3 чэрвеня 2016 г. у Крэве сумесна са Смаргонскім раённым выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

21–22 чэрвеня 2016 г. у Брэсце сумесна з Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам, Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяльным комплексам «Брэсцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у агні 1941 года (да 75-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

26 жніўня 2016 г. у Нясвіжы сумесна з Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Нясвіжскім раённым выканаўчым камітэтам, Нясвіжскім раённым саветам дэпутатаў, Рыма-каталіцкім касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч».

2 верасня 2016 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам, Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў праведзена навукова-практычная канферэнцыя «VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)».

дыпламам «ТОП-10 вынікаў дзейнасці вучоных НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2016 год».

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспектывы ўзаемадзейнення», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, доктар гістарычных навук В.В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена пашыранае пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства», прысвечанае падвядзенню вынікаў 2016 г. і задачам на 2017 г. – Год навукі.

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіум «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

29–31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30–31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

8–10 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Польшкім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі».

22 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Беларускім грамадскім аб’яднаннем экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і развіцця нацыянальнай культуры».

29 верасня 2016 г. у Інстытуце Расіі, Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Кітайскай акадэміі грамадскіх навук адбылася прэзентацыя кнігі «Беларусь: страницы истории» (Пекин: Академия общественных наук, 2016), выдадзенай на кітайскай мове. У прэзентацыі прынялі ўдзел Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. Гусакоў, пасол Беларусі ў Кітаі К.В. Руды, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, вучоныя.

20–21 кастрычніка 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з гістарычнымі факультэтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы».

27 кастрычніка 2016 г. у Стоўбцах сумесна са Стаўбцоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Стаўбцоўшчына – гісторыка-культурная спадчына Надднёманскага рэгіёна».

9–11 лістапада 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Post Mortem. Погребальные памятники в историко-культурном пространстве: проблемы изучения и сохранения».

15 лістапада 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Фондам «Гістарычная памаць» праведзены «круглы стол» «Аktуальныя пытанні найноўшай гісторыі Расіі і Беларусі».

1–2 снежня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Древности III–I тыс. до н.э. Беларуси и смежных территорий: новые взгляды и интерпретации (к 80-летию изучения поселений Кривинского торфяника)».

27 студзеня 2017 г. на Урачыстым сходзе НАН Беларусі да Дня беларускай навукі калектыву археолагаў Інстытута гісторыі на чале з доктарам гістарычных навук, прафесарам В.М. Ляўко ўзнагароджаны

Ка́нферэ́нцыя праводзі́цца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя), падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч), задання 1.1.01 «Беларускія землі ў першабытную эпоху, сярэднявечае і ранні Новы час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, насельніцтва, эканоміка і культура» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко).

ДЛЯ ЗАПИСАЇ

Тираж 50 экз. Заказ № 52.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

